

# ЗВЯЗДА

Орган ЦК і Мінскага Абкома КП(б)Б

№ 214 (6793) | 14 верасня 1940 г., субота | ЦАНА 10 КАП.

**АБ ПАДРЫХОЎЦЫ ДА ПРЫЁМУ І ХАВАННЯ БУЛЬБЫ І ГАРОДНІНЫ.** Пастанова СНК БССР і ЦК КП(б)Б.

У Наркмаце Замежных спраў.

IV сесія Мінскага гарадскога Савета дэпутатаў працоўных.

Заклік глухаўцаў сустракае адабрэне.

Ініцыятыва, дастойная перайманні.

Падтрымліваюць каштоўны пачы.

**ПАРТЫЙНАЕ ЖЫЦЦЁ:**

М. Паўлючанка — Заспакайваючая справаздача сакратара партбюро.

І. Лобанскі — Прыклад творчага марксізма.

Па-большэвіцку выношаць Указ ад 26 чэрвеня.

Р. Сыркін — Бездаказныя адносіны да ўчоту аўкі на работу.

Указ у дзеянні.

**АРТЫКУЛЫ:**

Елена Сельм — Анастасія.

Е. Уздзенскі — Перад святам.

І. Новік — Няма клопатаў аб ільне.

І. Дал — Поўнааспя выкананне зборжытаў.

І. Луцкер — Паспехі народнай творчасці.

С. Нудзюк — Майстэрства лётчыкаў.

Пісьмы ў рэдакцыю.

ТЭАТР. В. Нісевич. «Чыо-Чыо-Сап» (прам'ера ў Вялікім Дзяржаўным ордэна Леніна тэатры оперы і балета БССР).

ЗА РУБЕЖОМ:

Англя-германская вайна. Германскія паведамленні.

Англіяскія паведамленні. Амерыканскія паведамленні.

Італьянскія паведамленні.

## АБ ПАДРЫХОЎЦЫ ДА ПРЫЁМУ І ХАВАННЯ БУЛЬБЫ І ГАРОДНІНЫ

Пастанова СНК БССР і ЦК КП(б)Б

СНК БССР і ЦК КП(б)Б устанавілі, што падрыхтоўка да прыёму і хавання бульбы і гародніны ўраджаю 1940 г. у многіх раёнах і гарадах праходзіць недавальніча. Некаторыя выкапкі абласных і раённых Саветаў дэпутатаў працоўных, абкомы і райкомы КП(б)Б не правяраюць работу загаўчыч і гандлёвых арганізацый і не прымаюць свечасова мер да зніжэння наяўнасці сур'езных недахопаў у падрыхтоўцы да прыёму і хавання бульбы і гародніны.

Загаўчычы арганізацыі Беларускага плодгародніцтва, Гомельскі і Мінскі спіртастры, Велзапспіртастр, Велкрахматост і Беларускага гароднінавага да гэтага часу не закончылі падрыхтоўку наваесаў і складаў для прыёму і хавання бульбы і гародніны. У разе месі пунты на прыём бульбы і гародніны поўнааспя не забяспечаны тарай, ватамі, інвентаром, саломой для бутэрок і падрыхтоўкамі кадрамі прыёмчыкаў і буртаўчыкаў. Мінскі, Магілёўскі, Палескі, Баранавіцкі, Беластоцкі абгандлі не закончылі рамонт і будаўніцтва пунтыў па квашню і перапароўны гародніны. У гарадах — Вілейцы, Мінску, Мозыры, Гомелі, Віцебску — недадуплічана марудна праходзіць абсталяванне і прыстаўкавыя склады для зыхага хавання гародніны і асабліва бульбы.

Асабліва недавальніча праходзіць падрыхтоўка да прыёму і хавання бульбы і гародніны ў раёнах і гарадах захольных абласцей.

У мэтах свечасовага і поўнага забяспечэння дзяржаўнага і паўнага забяспечэння хавання бульбы і гародніны без спрат, — СНК БССР і ЦК КП(б)Б устанавілі:

Старшыня СНК БССР І. БЫЛІНСКІ, Сакратар ЦК КП(б)Б П. ПАНАМАРЭНКА.

## У Наркмаце Замежных спраў

У сувязі з наяўнасцю ў замежным друку паведамленнямі Германскага інфармацыйнага бюро і Германскага радыё аб скліканні ў Вене Германскім Урадам нарады экспертаў па міжнародных дубаўчых пытаннях з мэтай змянення існуючага міжнароднага прававога рэжыма. Дуна, Намеснік Народнага Камісара Замежных спраў тав. А. Я. Вышыньскі 10 верасня гэтага года прыняў германскага пасла графа фон Шуленбург і зрабіў заяву аб тым, што Савецкі Саюз, будучы прыдушска дзяржавай, не можа адносіцца аб'явава да рэжыма сунаходства на Дунаі і не можа не ўдзельнічаць у рамшні пытаннях, якія датычаць Дунаю. У сувязі з гэтым Савецкі Урад спадзяецца атрымаць ад Германскага Урада адпаведную інфармацыю аб наразе экспертаў у Вене па міжнародных дубаўчых пытаннях.

Германскі пасол граф фон Шуленбург адказаў, што ён па гэтым пытанню займае свой ўра.

12 верасня г. г. Намеснік Народнага Камісара Замежных спраў тав. В. Г. Дананозаў прыняў румынскага пасланніка п. Гафенку і зрабіў яму наступную заяву:

## Па Савецкай краіне

ХІІ ШАХМАТНЫ ЧЭМПІАНАТ СССР

Сёмы тур адрозніваўся асабліва вялікай колькасцю скончаных партый. У цэнтры ўвагі была сустрэча аднаго з лідараў турніра — Стольберга — з гроем-старым Батвінікам. Пасля цікавай барацьбы гуля сустрэча скончылася перамогай чэмпіёна СССР. Другі лідэр — Макаганцаў — сёння таксама некалькі прышліў свой пабеднасны ход: ён зрабіў нічыю з кіеўскім майстрам Калотатніцкім. Затое трэці лідэр — Бандароўскі — выйграў сёння яшчэ адну партыю (у Лубініна) і такім чынам стаў пакуль адзіным лідарам.

Чэмпіён Беларусі Верасаў атрымаў у гэтым туры важную перамогу над чэмпіёнам Літвыскай ССР Мікенасам. Герстафельц выйграў у Панова. Партыі Рагозін — Іжэнтаў і Сымасюў — Лойцін скончыліся ўнічыю. Тры партыі адлажаны.

**У ГАРАДАХ І СЕЛАХ СОВЕЦКАЯ ЭСТОНІЯ**

© ВІРУ. Заключыў работу курсы для настаўнікаў раёна Вирумаа. На гураах займаліся 250 настаўнікаў.

© ПІРГУ. Тут адкрываецца вятчярняя школа для падрыхтоўкі, якія раней не мелі магчымасці вучыцца.

© НАРВА. Пры фабрыцы «Врангольскай мануфактуры» ствараецца дзіцячы сад на 250 месца. Для яго прадастаўлен ад былога дырэктара фабрыкі.

© НАРВА. Профсаюз гарбароў арганізаваў першае ў Нарве кааператывнае прадпрыемства — шавецкую арцель, якая адна 25 майстроў шаўцоў.

## ЗАКЛІК ГЛУХАЎЦАЎ СУСТРАКАЕ АДАБРЭННЕ

Ініцыятыва, дастойная перайманні

(Гутарні з дырэктарам швейнай фабрыкі «Настрычкі» тав. Л. Каганавым)

Ініцыятыва калектыва рабочых, служачых і інжынера-тэхнічных работнікаў глухаўскага баваўняна-папяровага камбіната, Маскоўскай абласці, у справе арганізацыі пры прамысловых прадпрыемствах дапаможных гародніна-малочных гаспадарак заслужыла вялікай увагі. Кожны дырэктар фабрыкі і завода, а ўзвешч, неадкладна падхопіць гэты дастойны перайманні вопыт глухаўцаў.

На нашай фабрыцы «Настрычкі» ёсць вялікая фабрычная сталова, адпускаючая звыш 2.000 абедоў у дзень, два буфеты, два дзіцячы салы і дзіцячы яслі на 200 дзяцей. Гэтыя фабрычныя ўстановы патрабуюць багата прадуктаў. Добрабыт рабочых з кожным днём паліпаецца, па-вышаюцца і іх запатрабаванні. Рабочы хоча атрымаць самы лепшы і смачны абед

у сваёй фабрычнай сталовай. І гэтыя лётка дасягнуць. Малочны дапаможны гаспадарку, фабрыка зможа забяспечыць сталовую, буфеты, дзіцячыя ўстановы гароднінай, маслам, малаком, мясам. Вось таму, калі я прачытаў зварот, у мяне ўзнікла думка — зўтра-ж склікаць работнікаў сталовай, дзіцячых садоў, кіруючых работнікаў фабрыкі, каб разам абмеркаваць зварот глухаўцаў і наменіць прэччынны мерыпрыемствы па арганізацыі пры фабрыцы дапаможнай гародніна-малочнай гаспадаркі.

Горасвет і Наркмазем павінны прывесці нам на дапамогу, адвесці адпаведны ўчастак зямлі, даламагчы аграпрамыслай і зоотэхнічнай сілай, інвентаром.

## Падтрымліваюць каштоўны пачы

ГОМЕЛЬ, 13 верасня. (Нар. «Звязда»). Заклік калектыва глухаўскага баваўняна-папяровага камбіната аб арганізацыі пры прамысловых прадпрыемствах падсобных гародніна-малочных гаспадарак знайшоў жывы водгук сярод працоўных Гомеля.

У гутарні з карэспандэнтам «Звязды» дырэктар стайкабудуўчыка завода імені Кірава тав. Шапіра заявіў:

— Мы, гаспадарнікі, можам толькі вітаць каштоўны пачыні рабочых і служачых глухаўскага баваўняна-папяровага камбіната.

Год пяць таму назад пры нашым заводзе існавала падсобная гаспадарка. Мы атрымлівалі ў дастатковай колькасці зеляніну, гародніну, малочна-мясную прадукцыю. Але пры ўсіх дадатных якасцях гаспадаркі яна не мала нас поўнааспя задовольні.

Справа ў тым, што гаспадарка знаходзілася на адлегласці 35—40 кілометраў ад прадпрыемства. Відомы, такая адлегласць прыводзіла да лішніх затрат на перавозку і падаржавала сабекошт сельскагаспадарчых прадуктаў. Усё гэта трэба ўлічыць зараз пры размеркаванні ўчасткаў зямлі. З свайго боку мы, гаспадарнікі, зробім усё для таго, каб падсобная гаспадарка працавала рэнтабельна і дала больш прадуктаў.

Кіраўнікі хлебазавода прывіталі да намяжання практычных мерыпрыемстваў па стварэнню падсобнай гаспадаркі. Пры сталовай заводзе ўжо існую адпачыны пункт, ёсць 33 каровы і 28 свіней. Пры арганізаванай падсобнай гаспадаркі жыццё будзе значна лепш.

## У НАРКАМІОСЦЕ СССР

Калегія Наркмацста СССР абмеркавала пытанне аб выкананні судовымі органамі Указа Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР ад 10 ліпеня бягучага года аб аднаасносі на выпуску надобраважнай прадукцыі. Калегія канстатвала, што Наркмацста Савецкай Рэспублікі і судовыя органы ўсё яшчэ слаба змагаюцца за поўнае правядзенне Указа ў жыццё. Да гэтага часу ў судовыя органы паступаюць справы аб браку прадукцыі ў перавышчай большасці па пральных прадпрыемствах. У той жа час матэрыял аб палобных фактах па раду рашаючых галіп прамысловасці — палівапрадоўчай, металургічнай, машынабудуўчыцкай і іншых — у сум амаля не паступае.

Адначасна рад выпадкаў, калі органы суда і пракуратуры за выпуску надобраважнай прадукцыі прымаюць да атказнасці аргандзіяны асоб і пакідаюць беспалаваранымі палобных віноўчыкаў — дырэктараў прадпрыемстваў, тэхнічных кіраўнікоў, начальнікаў аддзелаў тэхнічнага кантроля (ОТК). Пры разглядзе справы

аб браку ў адным з буйных заводаў Днепрапятрыўскага абласнага пракуратура прыняла ў якасці абнававацкага толькі начальніка цеха, пакінуўшы ў баку дырэктара завода, галоўнага інжынера і начальніка ОТК. За вышчук надобраважнага хлеба арцелью «Пронзавостанскі» (Семіпалатка) да адказнасці прыцягнуты бригадзір-пекар, тавы ж асноўныя віноўчыкія браку з'яўляюся старшыня прыдзельнага арцелі і загадчык тэхнічнага кантроля.

Некаторыя абласныя суды — Смаленскі, Іванавскі і іншыя — зняпачаюць разгляд справы, нярэдка без дастатковых фактаў надобраважнага матэрыяла на падставе. Выяўляюцца факты, калі суды няправільна ідэнтыфікуюць зробленыя злічэнствы і неабрунтавана змяжчаюць пакаранне. На Нарыльскім мала-металургічным заводзе, Таймырскім аргурці, вышчуплі 307 тон бракуванага металу. Аднак акруговы суд вынес ямыкі прыгавор начальніка завода, а галоўны металург гэтага завода асуджан толькі да аднаго года папраўча-працоўных работ.

Калегія абавязала Наркмацста Савецкай Рэспублікі і судовыя органы прыняць рашучыя меры да забяспечэння дэкларацыі выканання Указа Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР ад 10 ліпеня 1940 года. (ТАСС).

## Група кіруючых работнікаў наркаматаў Латвійскай ССР у Мінску

13 верасня з Рыгі ў Мінск прыехала група кіруючых работнікаў наркаматаў Латвійскай ССР.

У саставе групы: нарком сацыяльнага забяспечэння Латвійскай ССР тав. Нуржа Альфрэд, член Прэзідыума Вярхоўнага Савета Латвійскай ССР тав. Паберае Юрыс, намеснік дырэктара дэпартаменту школ у Наркмаце асветы тав. Лекіне Яніс, дырэктар дэпартаменту працы ў Наркмаце працы тав. Балнара Валдыс, дырэктар дэпартаменту земляробства ў Наркмаце земляробства тав. Нейрдыс Яніс, кіраўнік тэхнічнага ўпраўлення Наркмацата комунальнай гаспадаркі тав. Дрыне Яніс, намеснік наркома гандлю тав. Крумінш Алоўф і работнік Наркмацата фінансаў Латвійскай ССР тав. Драке Бруно.

Кіраўнік групы тав. Нуржа ў гутарні з карэспандэнтам БЕЛТА заявіў наступнае:

— Наша дэлегацыя ў саставе 8 чалавек унаўважана ўрадам Латвійскай ССР на працягу некалькіх дзён знамяніцца з дзейнасцю і структурай савецкага апарата браншай Беларускай Рэспублікі. Мы мяркую наведць родственыя наркаматы і ўстанавы для пераіснаення вопыту работы савецкага дзяржаўнага апарата і прафсаюзных арганізацый у нану маладую Савецкую Сацыялістычную Рэспубліку. (БЕЛТА).

## ПЛАТНЫЯ ЛЕКЦЫІ — ВАЖНЕЙШАЕ ЗВ'ЯНО ПАРТЫЙНАЙ ПРАПАГАНДЫ

Вядуцца аддзел прапаганды і агітацыі Беларускага РК КП(б)Б (Мінск) арганізаваў першую платную лекцыю аб міжнародным становішчы. Вялікай нечакавана для работнікаў райкома партыі атрылася тое, што на гэту лекцыю было продана больш 700 білетаў. Ніколі яшчэ лекцыя, арганізаваная ў гэтым раёне, не збиралася столькі слухачоў.

Лекцыя прайшла з поспехам. Аб жыццёвай півкасі аўдыторыі да гэтай тэмы гаворылі і тое, што ні адзін з слухачоў не пакінуў яе ў часе перапынку, лектары было задана больш 30 пытанняў.

На платнай лекцыі па тэме «Таржастаў леныска-сталінскага плана сацыялістычнай індустрыялізацыі» па магільскаму аўтаропным заводзе прысутнічала 85 чалавек. Арганізацыя, на высокім дэпым узроўні прайшла платная лекцыя па тэме: «Марксісцка-філасофскі марксізм», арганізавана аддзелам прапаганды і агітацыі Літскага райкома КП(б)Б. На лекцыі прысутнічала 325 чалавек.

Практыкай, жыццём даказана, што платныя лекцыі, які правіла, збіраюць вялікую аўдыторыю. На іх прыходзіць апраўды тым, каго цікавіць асвятляльныя пытанні.

Цэнтральны Камітэт ВПК(б) у сваіх казаных аб пастапоўны прапаганды марксісма-ленінізма ракамандавалі увесці практыку арганізацыі адкрытых лекцыяў з невялікай платай за наведванне.

Між тым неглыба ішчэ сказаць, што платныя лекцыі ўжо занялі належнае месца ў сістэме нашай прапаганды. Да гэтага часу ў большасці партыйных арганізацый існуе недаацяна данай справы. Аб'ясняецца гэта тым, што правядзенне такіх лекцыяў патрабуе ад арганізатараў вялікіх клопатаў. Прама скажам, наладзіць дзесяткі-другі беспалатных лекцыяў, механічна размеркаваць на іх білеты па партыйных партарганізацыях звычайна чым добра, усебакова арганізаваць платную лекцыю.

Для таго, каб платныя лекцыі прайшлі паспяхова, трэба прадумава аднесці да выбару тэмы, паліпаішыцца аб падоры і стараннай падрыхтоўцы лектара, арганізаваць палуправаўчыя лекцыі, прадаць білеты, падрыхтаваць мяшчыншанне т. п. Многія-ж арганізатары платных лекцыяў падаржаюць гэтай справай.

Існа, што такія адносіны прыводзіць да рыву лекцыяў, да апашняення самой ідэі аб арганізацыі.

Аб тым, з якой бездаказнасцю адносіцца да прапагандыскай работы ў габушскай райкоме партыі, гаворыць такі прыклад: у райкоме рашылі правесці 2 верасня платную лекцыю. Падрыхтоўку да яе даручылі аргандзіянам аскам. Ні сакратары райкома, ні загадчыкі аддзела прапаганды і агітацыі тав. Лячынча нават не пацікавіліся, ці ўсё зроблена для паспяховага правядзення лекцыі. Іх, відаць, гэтыя пытанні не хвалявалі. А што атрымаўся? Лекцыя на ўтушчкі была сарвана. Яе ўмудрыліся правесці перад пачаткам кіносеанса. У яе прысутнічалі і тыя, хто куніў білет да лекцыі, і тыя, каго тама лекцыя зусім не цікавіла, бо прышлі яны глядзець кіношаршыню. Арганізатары-ж гэтай платнай лекцыі самі на лекцыю не з'явіліся.

Або такі факт. На адну з платных лекцыяў у Глыбоцкім раёне было продана 30 білетаў. Для работнікаў аддзела прапаганды і агітацыі райкома такая аўдыторыя паказалася недастатковай. Каб павялічыць лік слухачоў, яны пайшлі вераваць наведвальнікаў. Хутка ў зал, дзе тавіна была абышчэ лекцыя, арганізаваным парадкам прыйшлі члены самаўважана прамысловых арцелі. Ніхто з іх білетоў, аразумела, не купілаў. Многія тама лекцыі зусім не цікавілі, і яны толькі перашакадалі слухаць яе.

На меншай меры неурэбана адносіцца да арганізацыі платных лекцыяў і ў Мінскім райкоме партыі. Тут таксама была сарвана лекцыя, назначаная на 20 жніўня. Зрыў яе, відаць, пачуам не навуцую работнікаў райкома. Інашч чым жа аб'ясніць, што гэтая-ж памылка паўжа і гарэцца. Напрыклад, вядуцца адна з лекцыяў пачалася са апавяданнем на 55 мінут пры няоначній колькасці слухачоў. І гэта не даўна. Бо сам загадчык аддзела

## IV сесія Мінскага гарадскога Савета дэпутатаў працоўных

Старшыней выканкома гарадскога савета выбран К. І. Бударын

13 верасня ў Доме партыйнага актыва адбылася IV сесія Мінскага гарадскога Савета дэпутатаў працоўных.

У пачатку пасяджэння на сесіі вырашаліся арганізацыйныя пытанні. Па прапанове дэпутата Дзмідава сесія аслабілася та. Вынаградыва ад абавязкаў старшыні выканкома гарадскога савета, згодна з павелічэннем у дваробай, а палатнай заявы, у сувязі з выканання тэмама аслабілася яе ад выканання абавязкаў члена выканкома.

Тав. Драгун аслабінен ад абавязкаў намесніка старшыні выканкома ў сувязі з пераходам яго на іншую работу.

Старшыней выканкома Мінскага гарадскога савета выбран дэпутат Канстанцін Іванавіч Бударын. Намеснікам старшыні выканавуцца камітэта выбран дэпутат Аляксей Ільіч Золтаў (дырэктар завода імені Кірава).

Сесія заслухала даклад начальніка Горжыгулпраўлення тав. Гусева аб эксплуатацыі і ходзе бігучага і капітальнага рамонту жыгяго фонда. Па дакладу адбылася ажыўленыя спрэчка. Затым сесія прыняла разгорнутае рашэнне па гэтым пытанню.

## МІНСКАЯ ОБЛАСЦЬ ВЫКАНАЛА ФІНАНСАВЫ ПЛАН

Мінская абласць па 10 верасня дэтармінавала выканала фінансавы план трэцяга квартала па падатках і зборах на 103 проц., у тым ліку на сельскіх плянажах на 108 проц. і на сельскагаспадарчому падатку — на 144 проц.

Фінансавы план пераўважаны 14 раёнаў абласці.

Заслаўскі раён (загачыч райфа тав. Г. Аксельрод, начальнік падатковага сентара Мінскага аблфінаадзела.

Мінская абласць па 10 верасня дэтармінавала выканала фінансавы план трэцяга квартала па падатках і зборах на 103 проц., у тым ліку на сельскіх плянажах на 108 проц. і на сельскагаспадарчому падатку — на 144 проц.

Фінансавы план пераўважаны 14 раёнаў абласці.

Заслаўскі раён (загачыч райфа тав. Г. Аксельрод, начальнік падатковага сентара Мінскага аблфінаадзела.

Мінская абласць па 10 верасня дэтармінавала выканала фінансавы план трэцяга квартала па падатках і зборах на 103 проц., у тым ліку на сельскіх плянажах на 108 проц. і на сельскагаспадарчому падатку — на 144 проц.

Фінансавы план пераўважаны 14 раёнаў абласці.

Заслаўскі раён (загачыч райфа тав. Г. Аксельрод, начальнік падатковага сентара Мінскага аблфінаадзела.

Мінская абласць па 10 верасня дэтармінавала выканала фінансавы план трэцяга квартала па падатках і зборах на 103 проц., у тым ліку на сельскіх плянажах на 108 проц. і на сельскагаспадарчому падатку — на 144 проц.

Фінансавы план пераўважаны 14 раёнаў абласці.

Заслаўскі раён (загачыч райфа тав. Г. Аксельрод, начальнік падатковага сентара Мінскага аблфінаадзела.

Мінская абласць па 10 верасня дэтармінавала выканала фінансавы план трэцяга квартала па падатках і зборах на 103 проц., у тым ліку на сельскіх плянажах на 108 проц. і на сельскагаспадарчому падатку — на 144 проц.

Фінансавы план пераўважаны 14 раёнаў абласці.

Заслаўскі раён (загачыч райфа тав. Г. Аксельрод, начальнік падатковага сентара Мінскага аблфінаадзела.

Мінская абласць па 10 верасня дэтармінавала выканала фінансавы план трэцяга квартала па падатках і зборах на 103 проц., у тым ліку на сельскіх плянажах на 108 проц. і на сельскагаспадарчому падатку — на 144 проц.

Фінансавы план пераўважаны 14 раёнаў абласці.

Заслаўскі раён (загачыч райфа тав. Г. Аксельрод, начальнік падатковага сентара Мінскага аблфінаадзела.

# ПРЫКЛАД ТВОРЧАГА МАРКСІЗМА

... Калі-б Энгельс быў жывы, ён не стаў-бы чапляцца за старую формулу, а, наадварот, усмярэна вітаў-бы нашу рэвалюцыю, гаворачы: «Я чорту ўсе старыя формы мучы, якая жыве лабеласная рэвалюцыя ў СССР».

(Сталін, «Аб апазіцыі», стар. 379).

Жадаючы правесці аса, рашуча, з непалапучай сумленнаю дакладнасцю вызначыць рэвалюцыйны характар марксай тэорыі, Энгельс сказаў славутыя словы: тэорыя — не догма, а кіраўніцтва з дзеяннем (Маркс і Энгельс, Т. XXVII, стар. 606). Праз месяц у п'ямым да Вішневацкага (амерыканскі, перакладчык яго кнігі) Энгельс зноў вяртаецца да гэтай тэмы. «Наша тэорыя», — гаворыць ён, — не догма, а раз'ясненне працэса развіцця» (там жа, стар. 610). Яшчэ праз месяц, у п'ямым да той-жа Вішневацкага, ён паўтарае ў трэці раз: «Наша тэорыя — гэта тэорыя развіцця, а не догма, якую трэба зашвырнуць і механічна паўтараць» (там жа, стар. 614).

На працягу двух месяцаў Троцкавыя зварот да адной і той-жа тэмы: марксизм — не догма, а кіраўніцтва з дзеяннем. «Догма» — слова прасачкае. У кнізе «Дзеянні» ўпершыню словам «догма» былі абазначаны вызначаныя царквы, пераправачныя для кожнага не члена. З таго часу гэтым словам («догма» або «дагма») абазначалі асноўныя пункты ўсёй жа веравання, «свабоды веры», «ні-спасланы звыш», таму «незнавальны» прымамы на веру як непражаны ісіна, абавязкова для сяброў царквы і, зразумела, не падлягаюча крытыцы.

Што выклікала ў Энгельса настолькі ўпярэмае процістаянне тэорыі навуковага сацыялізма дагме?

П'ямым Энгельса прывесены крытыцы наводні імкненні сацыялістаў у Амерыцы. Гэта быў час бурнага стыхійнага ўздыму масавага рабочага руху ў Амерыцы. Загражання ў «артадаксій», забур'яўшых марксай п'ямыты, імкненні сацыялістаў у Амерыцы не з'явіліся «прыкладна да да ідэяна калі і, тэарэтычна безалапнага, але жыгата, масавага, магучага рабочага руху» (Ленін, Т. XI, стар. 166). А рабочыя, пазбавіўшы сацыялістычнага кіраўніцтва, «вымушаны былі шукаць сваёй ўласнага шляху і існавання ўдзі, зладзіць перш за ўсё ў «Рынара працы», былі гэта прышчыны якіх і смехатворная арганізацыя адпавядаюць, відкаючы, іх ўласнай быццям» (Маркс і Энгельс, Т. XXVII, стар. 606).

Іронія Энгельса ў ацэнцы «Рынара працы» не выхадзіла: арганізацыя гэта зусім не была падобна на развіцця заходнеамерыканскіх палітычных партыяў. Гэта было нешта накшталт «спрэжынавага арыана з «святлім майстрам» на чале, жоламі, ішый масоускай дробадзёню і велікім бытаным прыніпамі. Але гэта была рабочая арганізацыя (у адрозненне ад амерыканскіх арганізацыяў) і — што вельмі важна — масава рабочая арганізацыя, аб'яднаючая ў той час поўнаісна амерыканскіх рабочых.

Шэрым Энгельса дышалі гневамі і гораху: пустыя дактрыны, не зразумелыя душы марксай, захоўваючы «чы-стату» сваіх прыпынаў, не захавалі лаіцы на шлях адрыўнай палітычнай барацьбы, хоп яны абавязаны былі гэта зрабіць, каб заваявалі актыўныя кругі многатраўнай рабочай арганізацыі, правільны іх і стварыць з іх рэвалюцыйную партыю рабочага класа.

Вось адкуль і горах Энгельса! У тым далёкім ад нас годзе вялікі правадар мюмунізма ўбачыў на прыкладзе імкненні сацыялістаў у Амерыцы небаюсаку ператварэння баявога марксай ў малітвенны катэхізіс. З запалам сарваўшы барацьба ён абурэўся на буквэлаі «артадаксій», не зразумелых галоўнага ў марксай — славачы кіраўніцтвам для рэвалюцыйнага, пераўтварэнага свет дзеяння.

...Канец XIX века, які стаў зароў рускага і сусветнага большызма. Ленін у сшытку да дэбій Шуняскіх, за тры-четы верст ад рэвалюцыйных рабочых Шпера, Екаерынаўскага, Вагу. Першы з'езд у Мінску выбірае Леніна рэдактарам афіцыйнага органа партыі — «Рабочей газеты». З Шуняскага Ленін ідзе для трэцяга нумара «Рабочей газеты» артыкулы «Наша праграма», «На-

шы бліжэйшыя задачы», «Насутнае пытанне». Газета не вышла, а артыкулы Леніна потым ужо былі зноўданы ў Дэзінскі архіве партыі і ўбачылі свет толькі праз 26 год. Але ў іх то і было з лінёскай сілай ўваблена прыведзена вышэй патрабаванне Энгельса.

У артыкуле «Наша праграма» Ленін пісаў:

«Мы стаім палкам на глебе тэорыі Маркса: яна ўпершыню ператварыла сацыялізм з утопіі ў навуку, устанавіла першыя асновы гэтай навуцы і пачаўша шлях, на якому шавіна ісіна, развіваючы далей гэтую навуку і распрацоўваючы яе ва ўсіх прыватнасках...»

«Мы зусім не пладзім на тэорыю Маркса як на нешта закончанае і неадміннае; мы перажываем, паадарот, што яна пактала толькі краевугольным каменем той навуцы, якую сацыялісты павінны рухаць далей ва ўсіх напрамках, калі яны не хочуп адстаць ад жыцця. Мы думаем, што для рускіх сацыялістаў асабліва неабходна самастойна распрацоўка тэорыі Маркса, бо гэта тэорыя дае толькі агульныя кіруючыя палачэнні, якія прымяняючы ў прыватнасці да Англіі інашы, чым да Францыі, да Германіі інашы, чым да Расіі» (Ленін, Т. II, стар. 491—492).

Непрымырама барацьба за асновы марксай тэорыі супроць рэвізізізма і анархізму, замона ўстаўшых палачэнняў новымі палачэннямі і самастойна, смелая творчая распрацоўка і ўбагачэнне марксай гучэння новым вопытам гістарычнага развіцця — вось таа генеральная лінія тэарэтычнага развіцця большызма, памечанага Леніным больш 40 год таму назад. Гэта лінія праходзіць праз усю гісторыю нашай партыі, праз усё жыццё Леніна і Сталіна.

Вялікае лінёскае вучэнне аб магчымасці перамогі сацыялізма першалачкова ў некалькіх краінах або нават у адной, асобна ўзятай, краіне ў корані разкідзлася «з той устаноўвай, якая мела калжэнне сярод марксайстаў у перыяд імперыялістычнага капіталізма, калі марксайстаў думалі, што перамога сацыялізма ў адной-двух краінах краіне немычма, што перамога сацыялізма адбудзецца адначасова ва ўсіх вышэйзаваных краінах» («Бароткі курс гісторыі ВКП(б)», стар. 163).

Ішым стаў свет праз некалькі дзесяцігоддзяў. Капіталізм перарос у сваю вышэйшую і апошнюю стадыю — імперыялізм. Нацзел свету, гэта значыць грабчэ калоній, закончыўся яшчэ ў канцы XIX века. Справа магла іці толькі ад перадае свету. Гэта пытанне сталі і краіна маладога капіталізма, пачэй высту-піўшы на арну: Германія, Японія, Амерыка. Іны ланей выступалі, але дагалі і перанялі ў многім старыя капіталістычныя краіны — Англія і Францыя, якія захавалі ў свой час звышнюю долю дабчыты. Абастрыліся міжымерныя лінёскае супярэчнасці, накіравалася да прадзеда барацьба за перадае свету.

Капіталізм ведае толькі адзін прыпыны дзедажу: па сіле. Адзёў войны як адзіны спосаб ведажу дабчыты і «вядуць» іл» нарушанай «справядлівасці». Войны, аднак, аслабляюць сілы імперыялізма навялічваюць пакуты і гнеў шматлікіх рабочых мас; робіцца магчымым прырў імперыялістычнага ланцугу ў яго найбольш слабых месцах: справа даходзіць да сацыяльнай рэвалюцыі, як гэта і адбылося ў нашай краіне ў 1917 годзе.

На законе няроўнамернага развіцця капіталізма, адкрытым Леніным, і аснова тэорыі пралетарскай рэвалюцыі. У артыкуле «Аб лозунгу Злучаных Штатаў Еўропы» Ленін у 1915 годзе пісаў:

«Няроўнамернасць эканамічнага і палітычнага развіцця беш безумоўна закон капіталізма. Адзёў вынікае, што магчма перамога сацыялізма першалачкова ў нямоглых або нават у адной, асобна ўзятай, капіталістычнай краіне» (Ленін, Т. XVIII, стар. 232).

Праз год Ленін публікуе сваё геніяльнае даследаванне «Імперыялізм, як вышэйшая стадыя капіталізма», якое падводзіць граніцы фундаменту пач тэорыі сацыялістычнай рэвалюцыі. У артыкуле «Ваенная праграма пралетарскай рэвалюцыі» ён зноў залікае:

«...Сацыялізм не можа перамагчы адначасова ва ўсіх краінах. Ён перамага першалачкова ў адной або некалькіх

краінах, а астатнія на працягу некагара часу астануцца буржуазнымі або дабуржуазнымі» (Ленін, Т. XIX, стар. 325).

Артыкуле «Аб лозунгу Злучаных Штатаў Еўропы» быў накіраван супроць Троцкага. Прэзэрналь ватага Баўціх, Троцкіх, Отга Ваўраў і іжэ а імі сваё зраджэнства рабочаму класу прыкрыла «артадаксійнасцю». Гэтыя людзішкі «артадаксійнасцю» Энгельс супроць Леніна. Чацліваючы за ўстаўшыме палачэнне, адрацілі дэмабілізаваўшы рабочы клас, туюшкі палым барацьбы і адладалі рэвалюцыю на вякі. У гэтым прывялася характэрнай рыса анархізму. Выдаю, што анархізм не забудзі прама адмысла марксай. Анархізм прадэдуе і ў тым, што ён забур'яўша развіццё марксай тэорыі, — значыць, і развіццё рэвалюцыйнага руху, — тым, што чацліваюць за асновы яе палачэнні, стаўшы ўжо ўстаўшымі. Дагматычны марксай і беш анархізм, які вытвурвае жыючу душу з рэвалюцыйнага вучэння. Толькі марксай тэорыя з'яўляецца рэвалюцыйнай і ўсперамагаючым вучэннем рабочага класа.

Калі пасля лютлага 1917 года Ленін і Сталін перайшлі да практычнай арганізацыі Кастрэчынскай рэвалюцыі, супроць іх выступілі замаскіраваныя адрацілі рабочага класа, сапраўдная фізіяномія якіх пасля ўскрылася з усёй выразнасцю. Гэта было ў памяты дні гістарычнага VI з'езда партыі, пачаўша на яе рэвалюцыйнае паўстанне. Гэтым з'ездам кіраўу таварыш Сталін.

Ленінска-сталінскай тэорыі сацыялістычнай рэвалюцыі трацішчы і бухарынцы прававалі супроцьстаўіць варагую рабочаму класу лінію. Трацішчы Прабразжскі прапагандаў не зяртаць буржуазны, не браць уладу, а чацлі пралетарскай рэвалюцыі на Захадзе, бо Расія, нібы, «не сапелла» для сацыялістычнай рэвалюцыі.

Таварыш Сталін з абурэннем адвернуў гэтаў адрацінцую прапаганду. Тады-та ён і сказаў гістарычныя словы:

«Ёе выключна магчымасць, што імкненні Расія з'явіцца краінай, правадаючай пыхд за сацыялізма...»

Трэба адкінуць адмыслае ўяўленне аб тым, што толькі Еўропа можа ўказаць нам шлях. Іоуе марксай дагматычны і марксай тэорыя. Яі стаю на тэбе апошняга» (Прагакомы VI з'езда, стар. 233—234).

Навукова абгрунтаванне прагнотава Леніна і Сталіна з'явілася: імкненні Расія першыя прадэдува пыхд за сацыялізма. Магучыя, усмернамаючая, пераўтваралі свет сіла творца марксай эваішша сваё ўвабалецце ў Кастрэчынскай сацыялістычнай рэвалюцыі, адрыўшай ару пралетарскай рэвалюцыі.

Пераваранне ў жыццё вучэння Леніна аб магчымасці перамогі сацыялізма ў адной краіне звязана з імкненнем вяртаа вучня і саратніка Леніна, вялікага прадаўжальніка яго справы, — з імкненнем таварыша Сталіна. Ленінскаю тэорыяю сацыялістычнай рэвалюцыі таварыш Сталін развіў далей і ўбагатаў яе новым вопытам рэвалюцыйнай барацьбы і будаўніцтва сацыялізма. Абагуліўшы гіганцкі вопыт сацыялістычнай перабудовы нашай краіны, таварыш Сталін стварыў вучэнне аб магчымасці пабудовы камунізма ў адной краіне ва ўмовах капіталістычнага акружэння. Наша краіна ўжо ўступіла ў новую наласу сваёй развіцця, у паласу заярпаўня будаўніцтва баявоасвага сацыялістычнага траматства і паступовага пераходу ад сацыялізма да камунізма.

Навука ведае нямада вялікіх ажрыпціль, складаных эпоху ў развіцці чапавейства. Паішыму сталі жыць людзі, адкрыўшы сілу пара, па-ішыму, — адкрыўшы электрычнасць. Але ў адным не змянялася і становішча: не глядзячы на ўсе адкрыцці, яны ў сваёй пераважнай большасці прадаўжалі аставацца прычэпнымі.

Толькі навука ўсіх навук, марксай-ленінізм укладуў чапавейству шлях да звышзавення. Вялікае вучэнне Леніна — Сталіна, лінёска-сталінскае тэорыя сацыялістычнай рэвалюцыі запальвае сэрцы працоўных мас усюгу свету, мабілізуе іх на барацьбу супроць капіталізма, за камунізм, за чапавейства ішчасце.

І. ЛЮБАНСкі.

# П а р т ы й н а е Ж ы ц ц ё

## Заспакайваючая справаздача сакратара партбюро

Сакратар партыйнага бюро Мінскага паптамта тав. Нарэйка рабіў справаздачу на закрытым партыйным сходзе аб рабоце бюро за 7 месяцаў.

За справаздачны перыяд у горадзе адкрыты дзе сезонныя папштовыя ўстановы. У адзалежненні ўведзена тэхнічнае нарыраванне, п'ямыласны і ішпы ра-ботнікі папты пераведзены на здэдуаль-прамыяную аплату працы, што навялі-ла прадукцыйнасць працы і якасць ра-боты. Вытворчы план за 7 месяцаў 1940 года выканан на 104 проц.

Сакратар партбюро ўна захавіўся перадлічненнем дасягненняў, а аб неадохна-ён гаварыў заспакайваючым тонам. Вось, прыкладна, як ён дакладваў аб правядзён-ні ў жыццё Указа ад 26 чэрвеня:

— Пасля Указа скарачаны 33 адзіні і 7 даставачных участкаў. У ліпені перавыканалі нормы больш 30 п'ямынасцаў. На сартыроўцы, даставачных участках навялілася прадукцыйнасць працы і якасць работы. За апошні час мы маем прыкметны дасягненні ў барацьбе з пра-дурмі і т. д.

Ші так ужо ўсё добра? Далёка не так. Заспакайваючы тон сакратара партбюро няк не гарманіруе з сапраўдным становішчам спраў. Толькі ў жыні тут было 16 прагулаў. Партый-ная арганізацыя не адолеа з першых-жа дзён мабілізаваць калектывы на больш-дэкае выкананне Указа, Сакратар парт-бюро тав. Нарэйка заявіў, што ён «не меў уяўлення аб тым, як прыступіць да справы, а райком партыі не прысаў ўка-занняў». У часакні «ўказанніў» прай-шло многа часу. Важная справа была пущана на самапёк.

Кандыдат партыі Выхворка зра-біў прагу. 17 дён рашалі члены парт-бюро, становіць або не становіць гэае на-танне на абмеркаванне схода, быць або не быць Выхворка камуністам. І толькі пасля ўмяшання райкома прагуль-чыка выключалі з партыі. Следуючы прыкладу партыйнага бюро, камсамоль-ская арганізацыя таксама доўгі час лі-беральнічала з 4 камсамольцамі, асуджа-нымі за прагу.

П'ямыласны пасля пераходу на 8-га-дзінны работы дзень сартыроўцы раз-носіць карэспандэнцыю на заманаваных за-ліні участках і ў значнай частцы на і-шпы участках. І тым не менш да апош-ніх дзён яны арыўлівалі за разгрузку ішпы участках дадаткова аплату. Та-кім чынам прада п'ямыласна адлава-лася з «артаўнай кішні доўчы. Пар-тыянае «аро папты, ведаючы аб гэтым, не патрабавала ад дырэктара наладж-аня правільнай аплаты працы п'ямыласцаў.

Партыйная арганізацыя дрэнна мабі-лізала работнікаў папты на павелічэн-не захаднага прадпрыемства і эканамі-чна дэкаўных сродкаў. Работнікі папты дрэнна кантраліроўлі аплату карэспан-дэнцыі. Гэтым дзікі сакратар партбюро ў матах правяркі адраўніў з'яшым п'я-м.

М. ПАУЛОЧАННАУ.



Ленінскім машынабудаўнічым заводзе сталінскі камсамольца А. А. Кунашквіч, іх пераход прышоў без пад'ёмнага рамонту 107 тыс. кма, пры норме 40 тыс. кма.

п'ясем, наклёішы на кожным марку коштам у 5 капеек. У адно п'ясымо была ўкладзена брашура вагой 60 грамаў. І ўсе п'ясымы былі дастаўлены без даплаты. Толькі за 8 дзён працэсу папштоу кантору прайшоў непадлачанага карэспандэнцыі на 800 рублёў.

На пошце беш выпадкі пакаражы і згубы заказной і каштоўнай карэспан-дэнцыі, пасылак, выемкі рэчаў з пасы-лак і т. д. Досыць сказаць, што за 7 ме-сяцаў на пошту паступіла звыш 6.000 скары і запросаў. Гэта ў два з лішнім ра-зубы больш, чым было за ўсё 1939 год. Спакойна дакладваў аб гэтым, як аб мыслыі нармальным, сакратар партбюро. Ён не назваў ні аднаго прывішчы віноў-нікаў дрэннай работы і не паставіў пе-ред камуністамі задач на зжыццё неадох-наласа, што недохны не такія ўжо вя-лікія, як здаюцца.

Таксама роўнадушна гаварыў даклад-чык аб стане абароннай работы. А ў гэ-тай справе на пошце дайка не ўсё добра. Камуністы не выконваюць партыйных да-ручэнняў па наладжэнню масва-абарон-най работы ў калектыве. Для прыкладу дастаткова сказаць, што толькі 4 каму-ністы з 26 адзіні нормы на значок «Ва-рашылаўскі стралок» і толькі 9 са-стаўляе членамі Асаваіхыма. Апошнія вуч-ныі па проціпаветранай абароне прай-шлі на пошце вельмі неарганізавана. Партарганізацыя не справілася з гэтым важнейшым мерапрыемствам. Камуністы папты забывалі, што яны прадуць на велькі адзкім участку.

Але, як відаць, самым запущаным участкам з'яўляецца палітыка-масаваа работа, агітацыя сярод работнікаў папты. Да гэтага часу можа работнікі не аса-налі значэння Указа Прадзіўнага Вярхоў-нага Савета СССР ад 26 чэрвеня. Раз'яс-ненне яго абмежавалася правядзеннем мітынгаў. Не ўзята грамадская думка супроць нарушальнікаў працоўнай ды-спліцына. Аб стане палітыка-масаваа работы ў асноўным, страхавым, адзёе па-пты можна меркаваць па заяве на-чалыніка адзёла тав. Адамовіча. «У блі-жэйшы час мы збіраемся праправаць матэрыялы сёмай сесіі Вярхоўнага Савета СССР», — заявіў ён.

Дакладчык абшюў такіа важныа пы-танні, які выхаваліца работа сярод ма-ладых камуністаў і палітычна вучоба членаў і кандыдатаў партыі. Аб апошній тав. Нарэйка, між ішым, заўважыў, што інструктар райкома была праведзена пралетарска ведаў камуністаў. З 10 правя-раных чатыры адказалі на «добра», два на «спасрада» і чатыры — на «дрэнна». Больш тав. Нарэйка аб палітычубе не сказаў ні слова. А мюгя-ж камуністы папты ўсё ішча «выучуло» І—П раз-дзелы «Бароткага курса гісторыі ВКП(б)». Не глядзячы на гэта, сход таксама не звярнуў увагу кожнага камуніста на за-дачу павышэння яго ідэяна-палітычнага ўзроўня.

М. ПАУЛОЧАННАУ.

# МАЙСТЭРСТВА ЛЁТЧЫКАУ

Яшчэ п'яна. Але аэрадром ужо з сваім жыццём. Тэхнікі, матарысты, і-барысты заканчваюць апошнія падры-ванні, заліваюць у бакі гаручае, а-бобваюць матары.

На світанні прышлі лётчыкі. Пры-шлі ад тэхніку партыі, яны яшчэ за-праваляюць гадоўнасць павяртання ст-ных ітупах да палётаў. Усё ў сп-насі.

Зараўе матар. У паветра падліўся ма-дэць — лётчык тав. Глушчэнка па-цеў у разведку. Роўна праз гадзіну аэрадром падымаўся яшчэ два самалё-Іх задача — правесці разведку да-нага месцазнаходжання войск «пра-ніка».

...Зрабіўшы два кругі над аэрадром, лётчык тав. Глушчэнка апусціў і са-дам за ім селі таварышы Ронін і Со-каў. Задапне выканана. Разведка прэ-дана выдатна. «Праціпнік» вышў. Сваім агнём і ўманаваным ён не ма-гчымасі войскам чырвоных працоў-па наперад. Патрэбна дапамога!

Рокатам матараў навоўнілася паве-Усё лётчыкі ўжо садзяць у кабінах ма-дэляў.

Атрымаўшы ад старпера дазвол ўзлёт, самалёты звенялі адрываюцца зямлі, быстра набіраюць вышні стройца. Прогрыжым стромом група шпальчыкаў пад камандаваннем лётча-та тав. Грускага ляціць у раён і-тычных вучэнняў.

Іззе бой. «Праціпнік» не зладі, Добра ўманаванішыся, ён упорна стрэ-лівае напіск чырвоных. У гэтым да-памагаюць натуральныя і штучны ўманаванні.

З-за лесу вылечалі знішчальнікі. Е-скі «праціпнік» запілі, пачалі маса-вацца. Аднак не ўтрымаў і ад намі-ваца вонка лётчыкаў. Знішчальнікі, у-ратаныя веспер, налічелі на «непры-мадзі». Знізіўшыся да брочнага палёта, а-амаль ва ўпор расстрэльвалі яго.

Як метарол ішчы самалёт. Упярэў-лётчык тав. Глушчэнка. Рэзім п'яе лаціш уніз, палівае градаў сінца па-скі «праціпнік». Не вытрымаўшы та-ка агню знішчальнікаў, «непрыцель»-ступіў. Войскі чырвоных палілі ў-ступленне. Самалёты пастроіліся і ўсе, адзін, вярнуліся на аэрадром.

На працягу ўсяго дня авіяныя тры-ла деспую сувязь з наступваючым па-тай. Сваім меткім агнём самалёты з-шчалі жыцця сілы «праціпнік», раз-раці яго ўманаванні. У першы дзень т-тычных вучэнняў знішчальнікі зра-білі больш 15 кругавых і звеняных баяв вылетаў. 9 раз казілі самалёты ў р-вельку. Выдатна прапавалі таксама ба-бардыроўшчыкі. За дзень яны зра-тры вылеты. Кожны раз самалёты вяр-ліся непаходжанаі. Матарыялы часта прападала выдатна. У гэтым ва-ка заслуга тэхнічнага састанна.

Тэхнікі таварышы Біндурэў, Конох, Рагавой, механікі Ванін, Шапура аса-ва на выдатніцка ў рабоце. Велікі доб-прававалі матарысты т. Караблёў, І-леснік, Шчэрбакоў і Сарокін.

Дзельні авіяны ў першы дзень т-тычных вучэнняў правараючы прызн-выдатнымі.

С. КУЦАЕУ.

## Прызыўнікі рыхтуюць сабе замену

БАБРУЙСК. Загад Народнага Каміса Абароны СССР Маршал Сапскага Саю-та. Тымашонка аб чарговым прызаве-рады Чырвонай Арміі і Ваенна-Марско-Флота выклікаў вялікі энтузіязм сяр-прызыўнікоў бабруйскага машынабуда-ніча завода імені Сталіна.

Малодыя патрыёты адзначаюць па-рыхтоўку да прызыва высокай праду-кцыйнасцю працы і павышэннем якас-прадукцыі. Прызыўнікі рыхтуюць са-бе замены на прадпрыемстве. Ініцыятар гэтага з'яўляюцца камсамольцы.

Токар-многастапошнік тав. Бузак у д-разы перавыконвае плаваныя заданні Рыхтоўчыся да прызыва, ён вучыць т-карнай справе маладога рабочага тав. Бу-пермана. Токар-камсамольца тав. Гурві-рыхтуе сабе ў замену рабочага т. Зеля-коўскага.

...Гаспадар не захавеў падпісаць карткі, не захавеў пасведчаны, што Антоні пра-дуге тут. Стала перад ім у страку, амаль непрытомна, вада сцкала з вопраткі на-камюнная сходы вільы — не пунцыя ё-навай у кардор. — Калі твой муж зладзеа з камуніў, дык яхай комуна і паціпае яму пасведчанне — крычаў і ўжо не хацёў і слухаць, калі яна гавары-ла, што муж не знаецца з камуніў, што ні з кім не мае сувязі, а калі чада-век за такіа прашы праўце і зыкае з-голаду, дык хіба не можа ён аб тым і слова сказаць. Тады ліннуў перад ён раскатам грому, які ўварыў дзверсі па-блізу. У навалышню пад дажджом, у на-чоні глыбокай нечыры асталася апа. — А Антоні? — Сядзеў тады тры год, а потым да самай ваіны ўжо нічо не зна-хотэў сабе работы. Так, работы. Іналі яго адуцель, дэ-б пі паказавы, як іса парываўся, на плаці фабрычны не пунца-ў, нават да зрабання снугу быў нечыр-датын. Гэта было 4 год таму назад. Та-ды пайшла з дому і Алеся.

І крок у тую мінуту, калі Анастасія ўспомніла дачу, з другога боку сада, зза самажкі далёкаў Алесян голас. — Работы ўжо п'яналі — жмае Анастасія, падымае галаву і бачыць, як ля сажаці гуляюць дзевы з дзіджыгата саце, у пр-меюных сонца іх стукенкі сілавічана ў адзі-страбаты хаос; хтосьці сміецца, смех зы-няць, які званок, другі разраджацца пла-кае, потым з шуму вышывае зноў голас Алесі. Дзевы п'ярахаць нібы ітупыкі Алеся сляма.

— Тады апарулася ў святочную су-кенку, дзе кашулі свае і хустку ў па-перу загарнула, пактала ўсё гэта на паху і да дзверэй. Наблела да яе Анаста-сіа, за п'ячю схлапала — куні, дачушка дачка адноўна, куні? Ах, які ас

### ПОСПЕХІ НАРОДНАЙ ТВОРЧАСЦІ

7 верасня г. т. спадчынецка гадзіна залення Заходняй Беларусі і Заходняй часткі ад п'яці польскіх памешчыкаў і т. д.

прыходзіць Чырвонай Арміі, у мінулыя дні народ стаяў свабодна і свабодна развіваў сваю творчасць. У сельскай, на гарадскіх прамысловых і ў устаноўках былі арганізаваны мастацка-самадзейніцкія. Не бачыліся больш паліцэйскай дзеі, развівае сваю културу, напярэдняю па форме і сацыялістычную па сутнасці.

У гэтым годзе таму назад у Брэсце быў адкрыты Дом народнай творчасці. У гэтым годзе дзень свайго існавання ён арганізоўваў гурткі мастацкай дзейнасці.

У гэтым годзе дзень свайго існавання ён арганізоўваў гурткі мастацкай дзейнасці. У гэтым годзе дзень свайго існавання ён арганізоўваў гурткі мастацкай дзейнасці.

У гэтым годзе дзень свайго існавання ён арганізоўваў гурткі мастацкай дзейнасці. У гэтым годзе дзень свайго існавання ён арганізоўваў гурткі мастацкай дзейнасці.

У гэтым годзе дзень свайго існавання ён арганізоўваў гурткі мастацкай дзейнасці. У гэтым годзе дзень свайго існавання ён арганізоўваў гурткі мастацкай дзейнасці.

У гэтым годзе дзень свайго існавання ён арганізоўваў гурткі мастацкай дзейнасці. У гэтым годзе дзень свайго існавання ён арганізоўваў гурткі мастацкай дзейнасці.

У гэтым годзе дзень свайго існавання ён арганізоўваў гурткі мастацкай дзейнасці. У гэтым годзе дзень свайго існавання ён арганізоўваў гурткі мастацкай дзейнасці.

У гэтым годзе дзень свайго існавання ён арганізоўваў гурткі мастацкай дзейнасці. У гэтым годзе дзень свайго існавання ён арганізоўваў гурткі мастацкай дзейнасці.

У гэтым годзе дзень свайго існавання ён арганізоўваў гурткі мастацкай дзейнасці. У гэтым годзе дзень свайго існавання ён арганізоўваў гурткі мастацкай дзейнасці.

У гэтым годзе дзень свайго існавання ён арганізоўваў гурткі мастацкай дзейнасці. У гэтым годзе дзень свайго існавання ён арганізоўваў гурткі мастацкай дзейнасці.



На суднамалявым заводзе ў г. Вабруйска чырвонаясцяжынная брыгада Ф. Лукашкіна стварае пераможнае свабоднае мастацтва. За два месяцы брыгада зрабіла тры гадзіны аднаго з па плану. На здымку рабочыя брыгады — В. Волкаў, М. Шыраў, Ф. Улінаў і брыгадзір Ф. Лукашкін за разнакаляровай фармаваў для гадзінаў.

Фота Р. Сімоўіча.

### Па-большэвіцку выконваць Указ ад 26 чэрвеня! Безадказныя адносіны да ўчоту з'яўкі на работу

ГОМЕЛЬ, 12 верасня. (Нар. «Звязда»). У сваім загадзе № 214 нарком шляхоў з'яўкі СССР тав. Л. М. Кагановіч патрабаваў ад кожнага гаспадарніка палітычна строгі ўчот з'яўкі і адыходу з работы. Пасля выдання загада прышло ўжо звыш двух тыдняў, аднак некаторыя гаспадарнікі Гомельскага вузла Беларускай чыгуны не прынялі мер да наладжвання ўчоту і ўпарадкавання табельнай гаспадарні.

Асабліва агідна паставілі ўчот на пасажырскім вакзале. Так звалі кліта ўчоту з'яўкі і адыходу з работы, якая складалася з кавалачкаў паперы, ваяцца на стады дзюжурнага на вакзалу. За не вывешчана нічога адказна, заўважана, на кліта саміх работнікаў. У гэтай кліце, якая не прапрацавала і не прапрацавала, нічога не было разабрана. Пачальнік вакзала Котлеў, у першую чаргу адказваўчы за стан ўчоту, сам груба наўравае Указ ад 26 чэрвеня, паказана прыклад дробнабуржуазнай распушчанаці і безадказнасці.

Ён не лічыць сваім абавязкам адзначаць пры прыходзе на работу, не гаворыць ўжо аб тым, каб штодзённа сачыць за вывешчаннем ўчоту з'яўкі і адыходу з работы. Дурному прыкладу свайго камандзіра следуюць і многія работнікі, якія таксама не лічаць для сябе абавязковым адзначаць пры прыходзе і адыходзе з работы. 7 верасня насільчык Анікоўскі не расчысціў пры адыходзе з работы. Днём раней не расчысціў пры адыходзе з работы перонны кантраплер Ільсена. Са спазненнем больш чым на гадзіну адзначаў свой прыход на службу кантраплер Фокін.

На вакзале дысцыпліна развалена. Тут ёсць ямаля фактаў сучасна на пасту, грубага абыходжання з пасажырамі. Але ўсё гэтыя абуральныя факты не выкалікаюць невяліка ў пачальніка станы тав. Азорова і пачальніка пасажырскіх службаў ўпраўлення дарог тав. Мопіага. Яны амаль кожны дзень бываюць на вакзале, аднак ні разу не пацікавіліся, як-жа выконваецца Указ ад 26 чэрвеня.

Табельная дошка на станцыі Гомель-гаспадарчы не запраецца. Многія работнікі стаяць з'яўкі і замест іх вешаюць простыя паперкі. Такую «марку» даўно вешае маневрёр дыспетчер Жыльцоў. Некаторым работнікам — вагаўшчыкам, ляпцэўшчыкам, расчысціцкай — марак зусім не выдадзі, і яны зусім не адзначаюць пры прыходзе на работу. Стралачнікі Літвін, Лапцік, Сілава, Краснікі пасля сканчэння дзюжурства часта не знімаюць марак.

У паравозным дэле таксама не ўпарадкаваны ўчот з'яўкі на работу. У пад'ёмным паку 18 работчы зусім не маюць марак і нічога не адзначаюць як пры прыходзе на работу, так і пры адыходзе. Некаторы дзень таму назад майстар пуха Урбан выдаў загад, што гэтыя работчы павінны адзначаць у кнізе, якая знаходзіцца ў механічным паку. Але загад да работчы не быў дачытаў, і людзі да гэтага часу не адзначаюць. Кніга ўчоту з'яўкі на работу паліўнага склада знаходзіцца на руках у брыгадзіраў. Нема ніякай гарантыі, што з'яўкі прагу не зможа расчысціцца ў ёй і прагу не будзе скрыт.

У вагонным участку вывешчана ўчоту з'яўкі на работу перадаверана табельшчыкам, а ў сталовай гэта ўскладзена на вартушчыка. Камандзіры не соцяць за правільнасцю вывешчання табеля. Табельная кніга страляць памаркам і выпраўленямі. Супроць многіх прывіжніц тут ёсць памеркі і/д, што значыць кампенсаций. Гэта скрытая форма дачы водпуску без захавання акалада пачальнікам з'яўкі Малочкавым. Пад выгодам «кампенсаций» касір Волкаў у жніўні не праправаў 11 дзён. Брыгадзіру Маркаўноў даў два дні для ўрагулівання асабістых спраў. Яго просьбу задаволілі таксама пад выгодам кампенсаций. Абыякава да ўсё гэтых фактаў грубага парушэння Указа адносяцца вузлавы партыйны камітэт і партіяўзні Гомельскага аддзялення. Р. СЫРКІН.

### Поўнасю выканаць збожжапастаўкі

Па Ельскаму раёну ўборка зерных завяршаецца. Многія калгасы раёна наліваюцца да канчатковага разліку з дзяржавай па збожжапастаўках. Напрыклад, калгас «Шлях сацыялізма» Рамезьскага сельсавета, план збожжапастаўкі выканаў на 91 проц. (уключаючы натуральнага МТС і зварот насеннай павышкі), калгас «Чырвоны трактар» — на 96 проц.

У калгасе «Чырвоны партызан», Стара-Вісоцкага сельсавета, была груба парушана пастава ЦК ВКП(б) і СНБ СССР аб уборцы і загатоўцы сельскагаспадарчых прадуктаў. Старшыня калгаса Трышко загадаў камісіям 12 тон з'яўкі, а з'яўкі дзяржаве атрымаўся. За гэтыя ачужчаныя дзеянні ён прыцягнут да крымінальнай адказнасці і асуджана да 1 года прымушовай работы. Зараз калгас п'яны з'яўкі з'яўкі дзяржаве выканаў на 99 проц.

Аналагічнае становішча было і ў калгасе «Пудзілавічы». Рэза-Люкембургскага сельсавета. Кіраўніцтва гэтага калгаса аб'юдаўна, і яно па-большэвіцку ўзялася за справу, арганізавала кругласутачную маладзю. Цяпер калгас налічвае 50 цэнтнераў з'яўкі на гектара.

У калгасе «Пудзілавічы» Рэза-Люкембургскага сельсавета. Кіраўніцтва гэтага калгаса аб'юдаўна, і яно па-большэвіцку ўзялася за справу, арганізавала кругласутачную маладзю. Цяпер калгас налічвае 50 цэнтнераў з'яўкі на гектара.

У калгасе «Пудзілавічы» Рэза-Люкембургскага сельсавета. Кіраўніцтва гэтага калгаса аб'юдаўна, і яно па-большэвіцку ўзялася за справу, арганізавала кругласутачную маладзю. Цяпер калгас налічвае 50 цэнтнераў з'яўкі на гектара.

У калгасе «Пудзілавічы» Рэза-Люкембургскага сельсавета. Кіраўніцтва гэтага калгаса аб'юдаўна, і яно па-большэвіцку ўзялася за справу, арганізавала кругласутачную маладзю. Цяпер калгас налічвае 50 цэнтнераў з'яўкі на гектара.

У калгасе «Пудзілавічы» Рэза-Люкембургскага сельсавета. Кіраўніцтва гэтага калгаса аб'юдаўна, і яно па-большэвіцку ўзялася за справу, арганізавала кругласутачную маладзю. Цяпер калгас налічвае 50 цэнтнераў з'яўкі на гектара.

У калгасе «Пудзілавічы» Рэза-Люкембургскага сельсавета. Кіраўніцтва гэтага калгаса аб'юдаўна, і яно па-большэвіцку ўзялася за справу, арганізавала кругласутачную маладзю. Цяпер калгас налічвае 50 цэнтнераў з'яўкі на гектара.

### НЯМА КЛОПАТАЎ АБ ІЛЬНЕ

КРУГЛАЕ. (Ад спец. нар. «Звязда»). Ужо 15 дзён падрод стаяць добрыя сонечныя надвор'е. Але ў калгасе імені Варашылава, Паўлаўскага сельсавета, не спынаюцца ўбраць з поля снапы, салому з-пад камбайна. Жыта на полі прапрасто лён пачарнеў. Ільну тут 30 гектараў і ўвесь ён на полі.

У другім канцы поля дэва калгасніцы прыбавіць лён. Чаму да гэтага часу не звезлі снапоў? — пытаем мы ў старшыню калгаса Самёна Максімовіча. — Людзей больш няма. Ады ячмень звозіць, другія маладзю, трэція авёс жнуць — вось і наўпраўка, — адказвае ён.

Ці так гэта на самай справе? У калгасе людзей дастаткова, але работа дрэнна арганізавана і дысцыпліна развалена. Напрыклад, да 42 калгасных коных прыстаўлена 5 коныхаў. Коных коных праз дзень мае выхадны, а па кожных пяты дзень пасля начлегу барэ сабе два выхадныя. Зразумела, у гэтыя дні коных у калгасе нічога не робіць. Усе калгаснікі выходзяць на работу позна.

Калгас ільце не распачынаў саўбу жыта. Задача збожжа дзяржаве і натуральна

за работу МТС атрымаваецца. З 85 тон з'яўкі толькі 16 тон.

Да лодыраў і наўраўнічкі калгаснай дысцыпліны праўдзіне калгаса не прымае ніякіх мер.

У калгасе «Звязда», Ціцерынскага сельсавета, з'яўкі лён на плошчы ў 18 гектараў. Тут ільце не ўбраў авёс з 80 гектараў, грэчка з 24 гектараў. З 146 працадольных калгаснікаў 50 калгаснікаў выпрацавалі не больш 40 дзён коных. Яшчэ старшыню калгаса, рахункавода, брыгадзіраў, як правіла, не выходзяць на работу.

Не маюцца лепш становішча ў калгасе «Ударнік», Кручанскага сельсавета. Тут таксама ўвесь лён на полі. А ў калгасе Нова-Палескага сельсавета не выпрабаван лён на плошчы больш 30 гектараў.

Паводле ж вестак райза, увесь лён ўбран з поля і пераважная частка яго абмалочана і разаслана. Ікая-ж дана такім весткам! Наогул у раёне мала займаюцца ільнем. Ші райком (сакратар тав. Шышоў), ні выканком райсовета (старшыня тав. Ігнаў) не аддаюць гэтай каштоўнай культуры належнай увагі, а адзоль і сумныя вынікі.

І. НОВІК.

### ПІСЬМЫ ў РЭДАКЦЫЮ

#### СТАРАННАСЦЬ НЕ ПА РОЗУМУ

Пяць год назад у Мінску быў адкрыты электрарамонтны завод. Пры заводзе арганізавалі пух на рамонт і перамоткі генератараў, электраматараў, аўтамабільных дынама і іншых электрычных прыбораў.

За перыяд свайго існавання ён выпусціў з рамонтна калі 5.000 генератараў і электрамаатараў. Пры некаторай зацікаўленасці з боку кіраўніцтва гэту колькасць можна было б памножыць.

Мы рамантавалі добракасна, а захаваннем усіх тэхнічных норм і ўмоў змагаліся за час з'яўкі нашай маркі. Аб гэтым сведчыць хоць-бы тое, што па нашу работу не паступіла ні адной рэкламацыі з боку кліентаў.

Не глядзячы на частыя перабоі ў забеспячэнні матэрыяламі, абматочным прамысловым прадпрыемствам, рабніны электрычных і іншых аб'ектаў. Пух мае вялікае значэнне, і неабходна яго існаванне наўраўнічкі трэба даказаць. Але, не глядзячы на гэта, дырэктар электрарамонтнага завода самавольна пачаў з'яўкі работу пуха. У 1936—37 гг. у пуху налічвалася каля 30 работчы. Зараз колькасць іх дасягнула да 5 чалавек, але і яны не нагруканы работай, бо дырэктар адмаўляецца прымаць заказы ад кліентаў.

А. В. ГРЭЙСУХ, майстар рамонтна-абматочнага цэха электрарамонтнага завода.

Ад рэдакцыі. Факты, указаныя ў пісьме тав. Грэйсуха, заслугоўваюць сур'ёзнай увагі. Электрарамонтнае нашай рэспублікі з года ў год узбагачаецца. Усё больш развіваецца сетка раённых і міжкаласных электрастанцый. Развіваецца электрапрамысловы, механізаваны сельскагаспадарчы. Усё гэта выклікае вострую патрэбу ў рамонтна-абматочных цэхах.

Дырэктар электрарамонтнага завода тав. Ільн самавольна пачаў з'яўкі работу пуха, неабходнага для пух нашай рэспублікі. У дэкладной запіску, адрасаванай тав. Грэйсуху, дырэктар умяшчае ўпору дабіваецца закрыцця цэха. Кіраўніцтва завода раўнаспіхуць з сабе лішні клопаты.

Беларускае аддзяленне трэста, узначальваемае тав. Вусловічам, не зяртае ўвагі па дзейнасці т. Ільна. Яно робіць выгляд, што нічога не здарылася.

Неўвага дапусціць закрыцця рамонтна-абматочнага цэха, які мае перад сабой багаццны перспектывы.

#### Берагчы прыгарадныя лясы

Да групы прыгарадных лясоў Мінска адносяцца леспаркі Треста з'яўкі будаўніцтва (Антоўскага, Сялянскага, Камаўскага), дачы Мінскага лесгаса і калгасныя лясы. Яны ахаваныя горадам, значэнне гэтых лясоў неадліжна, аднак і да гэтага часу знаходзяцца асобныя грамадзяне і нават арганізацыі, якія знішчаюць іх. Амаль у кожнай зоне прыгарадных лясоў развіваюцца розныя будаўнічыя арганізацыі Мінска. Іны багата знішчаюць вакол сваіх аб'ектаў лясы на паліва і іншыя гаспадарчыя патрэбы.

Некаторыя жыхары вёск Сленя і Зеленаўскага сельсавета на пачатку раскідваюць прыгарадныя лясы, з'яўляючы іх у горадзе асобным забудоўшчыкам, прадаюць на паліва.

Месяці і такіх фактаў, калі калгасы імені Круцкага, Прыгараднага сельсавета, і імені НВВД, Новадворскага сельсавета, праходзілі арганізаваныя выезды ў лес і там без дазволу рублілі яго. У выніку калгасамі вырублена ў бітчыным годзе 112 кубаметраў будаўнічага лесу.

Што-ж робіць у такіх выпадках лесная ахова? А яна накуль што складае акты на парубшчыкаў. Далей справа нікуды не пападае, і парубшчыкі ў большасці выпадках астаюцца непакаранымі.

Пара спыніць самавольную парубку і раскіданне прыгарадных лясоў. Органы лесаахоўны абавязаны прыцягваць парубшчыкаў да судовай адказнасці. Справы аб парубшчыцкіх лавінах неадкладна разглядаць у народным судзе. На ахову прыгарадных лясоў павінна прымаць усе меры, калгасу, так і гарадскія арганізацыі.

А. М. РУДАМОН.

#### Беспрытульны медпункт

У Глухавіцкім сельсаеве, Брагінскага раёна, на срэдкі ад самаабкладання пабудавана памішанне для медпункта. Замест скарыстання гэтага памішанна на прамоу назначэнню сільна ўзляўся былы старшыня сельсавета тав. Прышоў, які зараз працуе інструктарам Брагінскага райкома партыі. Для медпункта-ж была знята прыватная кватэра.

У адстаўкае мінулага года медпункт перавалі ў памішанне з'яўкі з'яўкі калгаса імені Калініна. Там ён і працаваў да мая бітчына года. Вясною калгасу спатрабілася памішанне пад зямлю і ён праз сут выкідае медпункт на вуліцу. Зараз усё маёмасць і інструменты звалены ў калгасны сарай, медпункт не працуе. А ў памішанні, пабудаваным для медпункта, парашэйма жыць інструктар райкома партыі тав. Прышоў, які і не думае высяляцца. Многа раз праўніны Глухавіцкага сельсавета зярталіся ў выканком Брагінскага райсавета з просьбай аслабіць памішанне медпункта, але ўсе просьбы астаюцца безрэзултатнымі.

Г. П. СЯРГЕЎЧЫН.

### Будуецца Дом сацыялістычнай культуры

ЕЛАСТОВ. (Нар. «Звязда»). У гораду будуюцца вядомы прапаведаровы сацыялістычны. Гладзельная зала яго ўмяна на 750 чалавек. Вялікая сцэна ўтуляцца ўборка для артыстаў дазваляюць тут ставіць спектаклі нават італьянскім тэатрам. У ніжніх паверхах размяшчаюцца чыгуначны, агаславальніцкі, інтэрнат з 4-х пакояў для наведвальных артыстаў, буфет. Аб'ём будавання — звыш 10 тысяч кубаметраў.

Уважліва ўпарта змагаюцца за спячэнне гэтай будоўлі да 23-й гадзіны Вялікай Бастрычынскай сацыялістычнай рэспублікі.

мініятурная фігура, узбітыя валасы, ўсё гучыць песенька, пахватаюцца яе чыны галасы.

Аляксей з фабрыкі паслаў на кур'яра добра не ведала. Потым ужо злага, што ёй так грызе ў сэрцы, што баіш, даўна года было. Як маці, павіна была б папашацца, што дацкая боўда валачылася па свету, кама дзе і з кім была, становішча чама, хоць у п'янолу, рыхтуецца з выхавальніцай. Ці не радзёць гэта? радзёць, — думае Анастасія, — але гэта за свет зараз наставі — усё тэ верыла, што за такі грэх жніўчым скачывацца, а тут зусім іншая вышля. са справе Алясі запрасіў яе да сябе на вясельныя фабрыкі. Людзі гаварылі, што калі ён з Масквы, малады ішча чама з Анастасія Сідорыч размаўляў, стары, які пражыў многа год і ачужы свайго сніне ўвесь п'якар ліха. Пачаў адуку з таго, што ім патрэбны будучы асабісты для дачытача сада, воль яе з'яўкі, Алясей Сідорыч, і хочучы паслаць дачуры, каб вучылася там, набыла п'ячэ спецыяльнасць...

У гэтым годзе дзень свайго існавання ён арганізоўваў гурткі мастацкай дзейнасці. У гэтым годзе дзень свайго існавання ён арганізоўваў гурткі мастацкай дзейнасці.

### Указ у дзеянні

БРАГІН. Пераход на 8-гадзінны рабочы дзень і 7-дзённым тыдзнем члены швейнай арміі «Чырвоная ігла» азнаменвалі значным павышэннем прадукцыйнасці арцыі. Калі да аўгуставання Указа арцыя вышуквала ў сярэднім за месяц на 41.900 рублёў прадукцыі, то ў ліпені было выпушчана прадукцыі на 48.420 рублёў, у жніўні — на 46.760 рублёў.

За прапіншны час сродч членаў арцыі значна ўмацавалася прапіншная дысцыпліна. Пасля аўгуставання Указа не было ні аднаго прагучу. У апошні час няма і выпадкаў спазнення на работу.

Павялічылася колькасць стахаўнаў і ўдарніцкаў. Так, напрыклад, тав. Сапозніківа выконвала раней сваю норму на 90 проц., а цяпер — на 115—120 проц.

Павялічылі прадукцыйнасць працы стахаўнаў тт. Малайчык Фаня, Шаўроў Шуря і Фрыман Іосік.

У гэтым годзе дзень свайго існавання ён арганізоўваў гурткі мастацкай дзейнасці. У гэтым годзе дзень свайго існавання ён арганізоўваў гурткі мастацкай дзейнасці.

### Указ у дзеянні

БРАГІН. Пераход на 8-гадзінны рабочы дзень і 7-дзённым тыдзнем члены швейнай арцыі «Чырвоная ігла» азнаменвалі значным павышэннем прадукцыйнасці арцыі. Калі да аўгуставання Указа арцыя вышуквала ў сярэднім за месяц на 41.900 рублёў прадукцыі, то ў ліпені было выпушчана прадукцыі на 48.420 рублёў, у жніўні — на 46.760 рублёў.

За прапіншны час сродч членаў арцыі значна ўмацавалася прапіншная дысцыпліна. Пасля аўгуставання Указа не было ні аднаго прагучу. У апошні час няма і выпадкаў спазнення на работу.

Павялічылася колькасць стахаўнаў і ўдарніцкаў. Так, напрыклад, тав. Сапозніківа выконвала раней сваю норму на 90 проц., а цяпер — на 115—120 проц.

Павялічылі прадукцыйнасць працы стахаўнаў тт. Малайчык Фаня, Шаўроў Шуря і Фрыман Іосік.

У гэтым годзе дзень свайго існавання ён арганізоўваў гурткі мастацкай дзейнасці. У гэтым годзе дзень свайго існавання ён арганізоўваў гурткі мастацкай дзейнасці.

### Кавуны ў калгасе Брагінскага раёна

БРАГІН. Многія калгасы ўспрынялі ў гэтым годзе правільна пасаду кавуноў. Новая культура паўсямясна сабе атрыдала. У сельсаветах «Вольны шлях» на плошчы ў 0,6 гектара вырастае 3.800 штук кавуноў. Па сваіх смакавых якасцях яны не ўступаюць найдзельным.

Калгас арганізаваў продаж кавуноў у Бамарыне і Брагіне.

Сяляне дахопы калгаса ад рэалізацыі ўраджаю кавуноў складуць больш 10 тысяч рублёў.

У велькіх кавунах фабрыкі кілішкі работца. Гэтыя станы, матэрыялы машыны, трансмісіі ствараюць гаму рэчывычых гукіў. Ложны ўдар — гэта новая нітка ў палітыцы. Іны перапрацоўваюць у мэтры далікатна апрабенага, вачыіае вака транспарта і з'яўляюцца, пушытаўка і кошы і жаўтавага, у цёмных п'янолах і падолах, «тыра», па колеру да з'яўлення падоша на скуру прозлага звера.

У гэтым годзе дзень свайго існавання ён арганізоўваў гурткі мастацкай дзейнасці. У гэтым годзе дзень свайго існавання ён арганізоўваў гурткі мастацкай дзейнасці.

### 50 цэнтнераў ільнотрасты з гектара

ПОЛАЦЬ. З'яўкі ордэнаўскага Федора Аляксеевіча Лапкоўскага з калгаса імені Ільіча першым у раёне пачаў адуку ільнотрасты дзяржаве. 11 жніўня тав. Лапкоўска адправіла на белскі ільнотрасты першую партыю высокакаснай ільнотрасты ў колькасці 688 кілаграмаў.

Большая частка трасты з'яўкі нумарам 2,5. Сяляне з'яўкі тав. Лапкоўска з'яўкі з кожнага гектара па 50 цэнтнераў трасты, па 10 проц. больш, чым у мінулым годзе. (БЕТА).

У велькіх кавунах фабрыкі кілішкі работца. Гэтыя станы, матэрыялы машыны, трансмісіі ствараюць гаму рэчывычых гукіў. Ложны ўдар — гэта новая нітка ў палітыцы. Іны перапрацоўваюць у мэтры далікатна апрабенага, вачыіае вака транспарта і з'яўляюцца, пушытаўка і кошы і жаўтавага, у цёмных п'янолах і падолах, «тыра», па колеру да з'яўлення падоша на скуру прозлага звера.

Ілюшавыя гарызанты сваімі вырабамі. Іх прадукцыя — вышэйшае дасягненне тэаветычнага майстэрства. Нездарма маладая чыіаека Зінаіда Бароўская гаворыць: — Свой станок не мяняю ні на якую іншую машыну. Я не пачынаю-б свайго транспарта, калі-б мне нават прапанаваўі трыць чыіае злата.

